

**УСТАНОВА “БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ-МУЗЕЙ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА”**

**СПРЫНЧАН БРАЊІСЛАЎ ПЯТРОВІЧ**

**ПАЭТ, ПЕРАКЛАДЧЫК**

**16 ЖНІЎНЯ 1928 г. – 8 ЛІПЕНЯ 2008 г.**

**ФОНД № 146**

**ВОПС № 1**

**1959 – 1978**

**МІНСК 2019**

# ЗМЕСТ

да воп. № 1

ф. 146

№№	Назва раздзелаў	№ спраў	№ стар. воп.
----	-----------------	---------	--------------

1

ДАКУМЕНТЫ Б.П. СПРЫНЧАНА

## Прадмова

**Браніслаў Пятровіч Спрынчан** нарадзіўся 16.08.1928 г. у в. Каніж Новаміргарадскага раёна Кіраваградскай вобласці (Украіна). У гады Вялікай Айчыннай вайны разам з бацькамі Пятром Ільчом і Любоўю Іванаўнай жыў у в. Каробчына і в. Хмелева Новаміргарадскага раёна. У 1945 г. Браніслаў Спрынчан скончыў Міхайлаўскую няпоўную сярэднюю школу (Елізаветградскі раён). Пасля заканчэння Кіраваградскага машынабудаўнічага тэхнікума (1949) працаваў на заводзе “Гомсельмаш” майстрам кавальскага цэха, літсупрацоўнікам заводскай шматтыражнай газеты “Сельмашавец” (1955-1962). Адначасова займаўся на завочным аддзяленні Літаратурнага інстытута імя М. Горкага ў Маскве, які скончыў у 1959 г. У 1963 г. пераехаў у Мінск. З 1962 г. – літкансультант і літсупрацоўнік газеты “Советская Белоруссия”. У 1964-1966 гг. вучыўся ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе. З 1966 г. – рэдактар, потым – загадчык аддзела паэзіі часопіса “Нёман”. Са студзеня 1991 г. быў на творчай рабоце.

Б.П. Спрынчан трагічна загінуў 8 ліпеня 2008 г. Пахаваны на Паўночных могілках у Мінску.

Б.П. Спрынчан - член СП БССР з 1955 г. Друкавацца пачаў з 1949 г. у заводскай шматтыражцы “Гомсельмаша”, а з 1950 г. – у абласной газеце “Гомельская праўда”, дзе быў змешчаны яго верш “Ураджайнае”. Ён аўтар паэтычных зборнікаў “Над кручамі Сожа” (1957), “В центральном пролёте” (1961), “Ветер на откосах” (1964), “Плавка” (1968), “Черты лица”(1970), “Ясень” (1973), “Вечная страда” (1978), “Стремнина” (1982), “Сотворение” (1983), “Надежды нежные ростки” (1986), “Свет любви” (1988), “Жизни вечные круги” (1990), “Васильки на белом полотне” (1990). На рускую мову пераклаў зборнікі вершаў П.М. Макаля “Прикосновение к земле” (1977) і М.А. Багдановіча “Венок”, кнігу вершаў беларускіх паэтаў “Стожары” (1984) і інш.

Дакументы Б.П. Спрынчана паступілі ў БДАМЛМ ад самога пісьменніка ў 1977 г. У 2019 г. пасля НТА быў складзены воп. №1 у колькасці 15 спраў (88 дак.) за 1959-1978 гг.

У вопіс па храналагічна-тэматычным прынцыпе увайшлі: вершы Б.П. Спрынчана, пераклады вершаў Б.І. Алейніка, Р.І. Барадуліна, Г.М. Бураўкіна, К.Ц. Кірэенкі, П.М. Макаля, А.В. Пысіна, М. Танка і інш. з украінскай і беларускай мовы; заключэнні Ус.В. Іванова, І.Л. Сяльвінскага на дыпломную працу паэта, рэцэнзія У.В. Гніламёдава на зборнік вершаў “Плавка”; пісьмы

М.М. Аляксеева, М.М. Асеева, П.У. Броўкі і інш. да яго; фатаграфіі Б.П. Спрынчана, індывідуальныя, і ў групе з Г.М. Бураўкіным, В.У. Быкавым, В.В. Зуёнкам, У.І. Корбанам, М.П. Кругавых, П.С. Пестраком, М.П. Ткачовым і інш.

Прадмову склала

І.А. Евенка

вяд. архівіст

16.10.2019

№№ п/п	Загалоўкі спраў	Крайнія даты	Коль- касць лістоў	Коль- касць дак-ў	АҚД
<b>1      ДАКУМЕНТЫ Б.П. СПРЫНЧАНА</b>					
1	"В Солигорской шахте", "Крановщица", "Моя земля", "Партизанский край", "Учителю ковки" і інш. Вершы. Выразкі з часопісаў  *      *      *	1974-1975	4	13	
2	Р.І. Барадулін. "Андрею Вознесенскому", "Украине". Г.М. Бураўкін. "Незнакомка", "Шукшинская калина", "Я дома..." і інш. Вершы. У перакладзе Б.П. Спрынчана з беларускай мовы. Аўтограф Б.П. Спрынчана, машынапіс з аўтарскай праўкай	1976-1978	12	9	
3	"Строки любви", "Звёздное небо поэзии". Падборкі вершаў Р.І. Барадуліна, П.У. Броўкі, Г.М. Бураўкіна, В.В. Зуёнка, М. Танка, К.А. Цвіркі, Я.І. Янішчыц і інш. У перакладзе Б.П. Спрынчана з беларускай мовы. Выразкі з часопісаў	1974,1977	7	2/19	
4	К.Ц. Кірэенка. "Поздняя кукушка". А.В. Пысін. "Есть на свете мой олень..." М. Танк. "Добрый день". Вершы. У перакладзе Б.П. Спрынчана з беларускай мовы. Аўтограф Б.П. Спрынчана. На перакладзе верша М. Танка - аўтограф аўтара	1974-1977	6	4	
5	П.М. Макаль. "Колодезь копают", "Оратай", "Снимки" і інш. П.Е. Панчанка. "Гнев и милость", "Рвались мы с детства на учёбу в город...", "Тихая Березина" і інш. Вершы. У перакладзе Б.П. Спрынчана з беларускай мовы. Выразкі з часопіса і газеты	1975-1976	5	11	
6	П.М. Макаль. "Монолог собаки", "Огонь", "Пираты", "Плата за высоту", "Черёмуховый ветер" і інш. Вершы. У перакладзе Б.П. Спрынчана з беларускай мовы. Аўтограф Б.П. Спрынчана	1977	28	26	

№№ п/п	Загалоўкі спраў	Крайнія даты	Коль- касць лістоў	Коль- касць дак-ў	АҚД
	* * *				
7	Б.І. Алейнік. "Белоруссии", "Истины", "На берегу вечности". Вершы. У перакладзе Б.П. Спрынчана з украінскай мовы. Аўтограф Б.П. Спрынчана	1976	5	3	
	* * *				
8	Пісьмы М.М. Аляксеева, М.М. Асеева. Масква	1962,1975	4	2	
9	Пісьмы П.У. Броўкі. Да пісьма ад 16.10.1968 г. прыкладзены вершы. Лл. 5,6	1968	6	3	
10	Пісьмы С.С. Сянькова, І. Цэйціна, Л.Р. Шкаўро. У.П. Шурапава і інш.	1969-1978	8	5	
	* * *				
11	Заклучэнні Ус.В. Іванова, І.Л. Сяльвінскага на дыпломную працу Б.П. Спрынчана. Рукапісная копія, фотакопія	1959	7	2	
12	У.В. Гніламёдаў. "Напрамак паэтычнай актыўнасці". Рэцэнзія на зборнік вершаў Б.П. Спрынчана "Плавка". Выразка з газеты	1968	1	1	
	* * *				
13	Фатаграфіі Б.П. Спрынчана, індывідуальныя	1970-1974	3	3	
14	Фатаграфіі Б.П. Спрынчана з Г.М. Бураўкіным, В.У. Быкавым, В.В. Зуёнкам, У.І. Корбанам і інш.	1963-1974	3	3	
15	Фатаграфія Б.П. Спрынчана з М.П. Кругавых, П.С. Пестраком, М.П. Ткачовым і інш. у Брэсце	1968	1	1	

У дадзены вопіс унесена 15 (пятнаццаць)  
спраў з № 1 па № 15 , 88 дакументаў.

Вопіс склала і апрацоўку  
фонда зрабіла

---

Дакументы прынялі:

---

---

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.